

Памятка для асоб, які ажыццяўляюць рэалізацыю кветак і прадукцыі кветкаводства

Для таго, каб прадаваць кветкі і прадукцыю кветкаводства няма неабходнасці рэгістравацца ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, а таксама прадстаўляць справаздачнасць, трэба толькі паведаміць падатковую інспекцыю і заплаціць адзіны падатак.

Да пачатку продажу кветак і прадукцыі кветкаводства ў падатковую інспекцыю варта прадставіць пісьмовае паведамленне, паказаўшы ў ім від тавару, перыяд ажыццяўлення продажаў, месца продажу і заплаціць адзіны падатак.

Разлік сумы адзінага падатку вырабляець ў падатковай інспекцыі.

Калі ёсць даведка, што кветкі прадавец альбо яго блізкія сваякі выгадавалі на сваім дачным або прысядзібным участку, стаўка адзінага падатку за месяц пры рэалізацыі кветак, іх насення і расады складзе:

- для Гродна – 41,0 бел. рубель,
- для Ліды – 39,0 бел. рублёў,
- для Ваўкавыска, Навагрудка, Слоніма і Смаргоні – 38,0 бел. рублёў,
- для іншых населеных пунктаў вобласці – 32,0 бел. рублі.

Калі даведкі няма, то стаўка адзінага падатку за месяц складае:

- для Гродна – 63,0 бел. рублі,
- для Ліды – 55,0 бел. рублёў,
- для Ваўкавыска, Навагрудка, Слоніма і Смаргоні і іншых населеных пунктаў вобласці – 54,0 бел. рублі.

Акрамя таго, на падставе пункта 3 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2020/04/24 года № 143 "Аб падтрымцы эканомікі" і рашэння Гродзенскага абласнога Савета Дэпутатаў ад 2020/05/15 года № 208 "Аб памяншэнні ставак адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых фізічных асоб» стаўкі адзінага падатку за 2 і 3 кварталы 2020 года **зніжаны ў два разы**.

Прадаж кветак і іншай прадукцыі кветкаводства можна ажыццяўляць на выставах, кірмашах і ў іншых устаноўленых мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі гандлёвых месцах.

У выпадку рэалізацыі кветак і прадукцыі кветкаводства на працягу месяца менш за 15 дзён да стаўкі адзінага падатку прымяняецца паніжальны каэфіцыент 0,5.

Для больш падрабязнай інфармацыі трэба звярнуцца ў падатковую інспекцыю па тэлефонах: 28-0-36, 29-6-90.

Інспекцыя МПЗ па Шчучынскім раёне